

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

РАЙКОМ I СОВЕЦКАЯ ІНТЕЛІГЕНЦІЯ

(Ад спецыяльнаага калгасондзета «Звязка»).

За годы сталінських п'яцігоддів у нашій країні виросли видатні кадри союзецькі інтелігенции, які под кіркою підтримав партія Леніна—Сталина. Партія працює на їїсих учнях, які вже ставилися будаўніцтва. Кадры дакладаюць на Надзвычайным УШУСесаюзным з'езду советаў таварыш Сталін гаварыў: «Наши советская інтелігенция гэта — зусім новая інтелігенция, звязаная ўсімі караваністамі з рабочымі класамі і сляжетствамі».

Советская інтелігенция ў адной дружнай упражніці з працоўнымі нашай краіні вадуна будаўніцтва соцыялістычнага грамадства. Кадры нашай інтелігенции выраслі з народа, з рабочых і селян: яны працоўляюць вілкую палітычную силу, з'яўлюючыя сольні замлі советская. Уянчыну на грамадскую работу інжынеру і тэхніку, настаўніку і чарчоу, агроному і застаханіку і ўсіх спецыялісту народнай гаспадаркі — важнейшая задача кожнай партійнай арганізацыі.

У Кіцічскім раёне працуе 311 настаўнікі, 62 мэдыцынскія работнікі, дзесяткі агрономаў, ветэранараў, застаханіку, работнікаў сувязі, службачыя советскіх установ. Асноўны працант інтелігенции атрымалі асвету ў годы советскіх уладаў і зараз аддаю працоўцам на карысць нашай радзімы, актыўна вадуна бараўльбу за справу партіі Леніна—Сталіна.

У раёне па праву ганарца лепшыя мі працоўнікамі советской інтелігенции, які напрыклад настаўнікі Балашіцкай сярэдняй школы Я. Сімак, які 30 год сваёго жыцця прысвяці педагогічнай работе.

Тав. Сімак дабіўся 100-процэнтнай паслеховасці вучніў у сваіх класах, правадаўніцтва грамадскую работу сарод насаельніцтва. Зубы ўрач кіцічскай амбулаторыі Вініам Рубінштейн 42 годы працуе па ахове ашароў працоўных. За часнік, адданую работу калгаснікі шыра паважаюць урача т. Рубінштейна.

Малады ўрач віладзімірскага ўрачабага пункта Марыя Піткевіч толькі ў гэтых годзе кончыла мэдыцынскі інстытут. За кароткі час работы т. Піткевіч завалава аўтарытэт і паважае сябе ў бок насаельніцтва. Можна было працоўніці спісак прызначыць советской інтелігенции, якія аддана службзе справе соцыялізма.

У часе выбараў на Вірхоўны Совет ССР і БССР працоўныя выбралі за ўдзельніка выбарчай камісіі лепшых працоўнікоў советской інтелігенции. Дырэктор Запольскай вілюпічнай сярэдняй школы комсамолец В. Астроўскі, настаўнік Люціцкай школы комсамолец т. Катлінскі быў стаўшынам ўчастніком выбарчых камісій. Настаўнікі Балашіцкай і Кіцічскай сярэдняй школы т. Букаты Томан і Цімошак з'яўляюцца лепшынамі агітатарамі за камітэтату непераможнага сталінскага блока комуністу і беспартыйных.

Выдатныя кадры советской інтелігенции мae Кіцічскай раёна. Пры правильнай настаўніцтве палітычнай работы, арганізацыі ізбіна-палітычнай выхаванні маладыя спецыялісты рабочым кадрами мог-бы атрымаль у асобе інтелігенции вілкую грамадскую рабо-ту — важнейшая задача партійных арганізацій.

С. КАЗНАЧЕУ.

РАСТУЦЬ РАДЫ БОЛЬШЭВІЦКАЙ ПАРТЫ

ДРЫБІН. У дні выбараў у Вірхоўны Совета ССР і БССР у раёне выбрали дзесяткі актыўністу калгасісту, службачых, советской інтелігенции, якія аддана працоўцам на карысць нашай радзімы. Гэтыя актыўністы гаранчы жаданнем уступіць у ради партыі Леніна—Сталіна, каб яшчэ больш актыўна прымаць у асобе інтелігенции вілкую грамадскую рабо-ту — важнейшая задача партійных арганізацій.


Райком партыі абавязаў сур'ёзна зачыніць пытанні ізбіна-палітычнай выхаванні, разгроміўшы работы, слорд советской інтелігенции, пакончыўши раз нарады ў недаўнікай і га-раінарованні гэтай вілкія палітычныя сілы. Уянчыну кадры советской інтелігенции ў актыўную грамадскую рабо-ту — важнейшая задача партійных арганізацій.

С. КАЗНАЧЕУ.

РАСТУЦЬ РАДЫ БОЛЬШЭВІЦКАЙ ПАРТЫ

ДРЫБІН. У дні выбараў у Вірхоўны Совета ССР і БССР у раёне выбрали дзесяткі актыўністу калгасісту, службачых, советской інтелігенции, якія аддана працоўцам на карысць нашай радзімы. Гэтыя актыўністы гаранчы жаданнем уступіць у ради партыі Леніна—Сталіна, каб яшчэ больш актыўна прымаць у асобе інтелігенции вілкую грамадскую рабо-ту — важнейшая задача партійных арганізацій.

Партарганизацыя за 1938 год прыняла ў свае рады лепшых людзей. У кандыдаты ВКП(б) прынятых брыгадзір калгаса «Чырвона пахар» Аляксей Ся-



Маркін-Ленінскія падрыхтоўка каманднага склада РСЧА (БАВА). НА ЗДЫМКУ: на лекцыі на тему: «Разныя капітальні» у Раісе. На першым плане ординація налоўніка тав. А. Н. Седельніка.

Фото: В. Вернера (СФ).

ПРАТАКОЛ-ВАЖНЕЙШЫ ПАРТЫЙНЫ ДАКУМЕНТ

Пратакол і пастанова — гэта палітычны дакумент, у які запісваюцца разніні рабочым партыям, агульных партыйных сходах, выхаванні і працаванні асобных членстваў. Кожнае слова гэтага важнейшага партыйнага дакумента павінна быць палітычна вытрымана, афармленіем яго тварышы — боец Герасевіч. Фармальны адносіні да афармлення пратаколу пасяджэнні бюро, пасяджэнні рабочым, партыйных сходаў дадзены, да таго, што пытанні, якія вырашаюцца зусім працоўнікамі, якія вырашаюцца ў палітычнай скажэніле.

У пратаколах часта выяўляюцца асуджаныя партыйныя металы кіраўніцтва, адміністрацівні, запушканыя газеты і журналы. Есць ламіно, шахматы, шашкі, патэфон. Бані разумна выкарыстоўваюць вольны час. У куце, на мяккі канапе, размясціцца два маладыя бойцы — Чані і Фёдарава. За некалькі дні прыбываюць урады таварыша Сталіна, якія несці кулімёт. Тады Исламгуліяў дагнаў спадрэзілі і на месца назначэння прыбыў у час. У результате такай тэ-армійскай зуяламадамагі ў падраздзяленні не было ні аднаго астасячага.

З жыцця нашай часці можна прывесці раз прыкладу ўсіх нацыянальных партыяў, урады і таварыши Сталіну, якія таго многа працуе на карысць народа.

Мая мара — сталь палітработнікам Чырвонай Арміі, бо яны больш ганароўнага абавязка, якіх палітработнікамі ў камандзірамі РСЧА, вучыць і выховаць чылімі. Тады афармленіе пасяджэнні таварыша Сталіна, якія заможна жыцці я глыбока дзякуючую.

Калі вораг паслабре ўзбріць замах на нашу мірную працу і шчасліва

жыцці нашых народу, я першы буду-біцца гэтак-ж як мужчына, як біць легендарны камісар Пажарскі ў жорсткім

важнім. Задача пасяджэнні таварыша Сталіна, якія заможна жыцці я глыбока дзякуючую.

Калі вораг паслабре ўзбріць замах на нашу мірную працу і шчасліва

жыцці нашых народу, я першы буду-біцца гэтак-ж як мужчына, як біць легендарны камісар Пажарскі ў жорсткім

важнім. Задача пасяджэнні таварыша Сталіна, якія заможна жыцці я глыбока дзякуючую.

Калі вораг паслабре ўзбріць замах на нашу мірную працу і шчасліва

жыцці нашых народу, я першы буду-біцца гэтак-ж як мужчына, як біць легендарны камісар Пажарскі ў жорсткім

важнім. Задача пасяджэнні таварыша Сталіна, якія заможна жыцці я глыбока дзякуючую.

Калі вораг паслабре ўзбріць замах на нашу мірную працу і шчасліва

жыцці нашых народу, я першы буду-біцца гэтак-ж як мужчына, як біць легендарны камісар Пажарскі ў жорсткім

важнім. Задача пасяджэнні таварыша Сталіна, якія заможна жыцці я глыбока дзякуючую.

Калі вораг паслабре ўзбріць замах на нашу мірную працу і шчасліва

жыцці нашых народу, я першы буду-біцца гэтак-ж як мужчына, як біць легендарны камісар Пажарскі ў жорсткім

важнім. Задача пасяджэнні таварыша Сталіна, якія заможна жыцці я глыбока дзякуючую.

Калі вораг паслабре ўзбріць замах на нашу мірную працу і шчасліва

жыцці нашых народу, я першы буду-біцца гэтак-ж як мужчына, як біць легендарны камісар Пажарскі ў жорсткім

важнім. Задача пасяджэнні таварыша Сталіна, якія заможна жыцці я глыбока дзякуючую.

Калі вораг паслабре ўзбріць замах на нашу мірную працу і шчасліва

жыцці нашых народу, я першы буду-біцца гэтак-ж як мужчына, як біць легендарны камісар Пажарскі ў жорсткім

важнім. Задача пасяджэнні таварыша Сталіна, якія заможна жыцці я глыбока дзякуючую.

Калі вораг паслабре ўзбріць замах на нашу мірную працу і шчасліва

жыцці нашых народу, я першы буду-біцца гэтак-ж як мужчына, як біць легендарны камісар Пажарскі ў жорсткім

важнім. Задача пасяджэнні таварыша Сталіна, якія заможна жыцці я глыбока дзякуючую.

Калі вораг паслабре ўзбріць замах на нашу мірную працу і шчасліва

жыцці нашых народу, я першы буду-біцца гэтак-ж як мужчына, як біць легендарны камісар Пажарскі ў жорсткім

важнім. Задача пасяджэнні таварыша Сталіна, якія заможна жыцці я глыбока дзякуючую.

Калі вораг паслабре ўзбріць замах на нашу мірную працу і шчасліва

жыцці нашых народу, я першы буду-біцца гэтак-ж як мужчына, як біць легендарны камісар Пажарскі ў жорсткім

важнім. Задача пасяджэнні таварыша Сталіна, якія заможна жыцці я глыбока дзякуючую.

Калі вораг паслабре ўзбріць замах на нашу мірную працу і шчасліва

жыцці нашых народу, я першы буду-біцца гэтак-ж як мужчына, як біць легендарны камісар Пажарскі ў жорсткім

важнім. Задача пасяджэнні таварыша Сталіна, якія заможна жыцці я глыбока дзякуючую.

Калі вораг паслабре ўзбріць замах на нашу мірную працу і шчасліва

жыцці нашых народу, я першы буду-біцца гэтак-ж як мужчына, як біць легендарны камісар Пажарскі ў жорсткім

важнім. Задача пасяджэнні таварыша Сталіна, якія заможна жыцці я глыбока дзякуючую.

Калі вораг паслабре ўзбріць замах на нашу мірную працу і шчасліва

жыцці нашых народу, я першы буду-біцца гэтак-ж як мужчына, як біць легендарны камісар Пажарскі ў жорсткім

важнім. Задача пасяджэнні таварыша Сталіна, якія заможна жыцці я глыбока дзякуючую.

Калі вораг паслабре ўзбріць замах на нашу мірную працу і шчасліва

жыцці нашых народу, я першы буду-біцца гэтак-ж як мужчына, як біць легендарны камісар Пажарскі ў жорсткім

важнім. Задача пасяджэнні таварыша Сталіна, якія заможна жыцці я глыбока дзякуючую.

НАЗАД ДА СЯРЭДНЯВАКОУЯ

ЯУРЭЙСКІЯ ПАГРОМЫ Ў ФАШЫСЦКАЙ ГЕРМАНІ

ПАРЫЖ, 12 лістапада. (БЕЛТА). Газета «Се супар», паведамлівачы аба па-гро-мах і варварскія праследваніні яў-рэя-гу германскімі фашистамі, указыва-ши, што германскі ўрад намеран стварыць гетто для яўрэу, не паспейшчы пак-нуч Германію.

Газета паведамлівачы, што ў Берліне фашистыкі паліцыя прыступіла да масавых арыштуў яўрэу. Ужо арыштавана больш 10,000 чалавек. Арыштаваныя паддяляючы зверскуму гвалту і здзекам.

У Мюнхене і Вене зарэгістравана да 60 «самагубстваў» сарод яўрэу.

ПРАГА, 12 лістапада. (БЕЛТА). У гардзе Судзецкай вобласці — Хомуто-ве, Карлсбадзе, Рэйхенбергу і іншых уchora былі арганізаваны яўрэйскія па-гро-мы. На чахаславацкай тэрыторыі прыбыльваюць дзесці сямействаў, якія ўцяклі ад зверстваў фашысткіх па-гро-мичыкаў. Іх выручулы падаспейшчы пал-дайскія.

ЛОНДАН, 12 лістапада. (БЕЛТА). Англійскі друк поўны паведамлініў гераспандэнты розных параду Германіі, апісуючыя падразненіні крамавай расправы з безбаронным яўрэй-ским насельніцтвам.

Мюнхенскі карэспандэнт газеты «Дэ-лі тэлеграф» энд Морнінг пост» паведамлівачы, што ўчора ў гэтым горадзе можна было назіраць карысні спадройлівіяў.

У сувязі з гэтым крывавым тэрорам назіраецца многа выпадкаў самагубстваў сарод яўрэйскага насельніцтва Германіі і Аўстрыі.

Разгул фашысткіх банд выклікае вя-лікае незадаволеніе і абурэнне германскага народа. Кафэспандэнт даеў разгугляе, што матэрыяльныя страты ал пагромаў толькі ў адным Берліне скла-даюць плюсці мільёну марак.

Англійскі друк з абурэннем падкрес-люе арганізацію гэтых па-гро-міў і сядома патураніе з боку германскіх улад.

АБУРЭННЕ СУСВЕТНЯЙ ГРАМАДСКАЙ ДУМКІ

ПАРЫЖ, 12 лістапада. (БЕЛТА). Варварскія яўрэйскія па-гро-мы, аргані-зованыя гілерайштамі па ўсёй Германіі, выклікаюць велізарнае абурунне французскай грамадской думкі.

Газета «Потоплер» піша, што «яўрэй-скія па-гро-мы носіць выразна аргані-зованы характар і яўна па загаду звыш металічна разгортваюцца па ўсёй Германіі. Паліцыі нізе не ўшемпаша-юць ў дзяянні пагромышкі.

Пажарыя каманды абліжжаючыя толькі тым, што не даюць агно распачо-джація на суседніх будынках. Міні-стэртва прылаганды цынічна заяўляе, што супроні яўрэй-шт будуть прадпры-ніты новыя надзвычайнікі меры».

Новыя законы аб яўрэях у фашысцкай Германіі

БЕРЛІН, 12 лістапада. (БЕЛТА). У Германіі налеены новыя законы аб яў-рэях. З 1 студзеня 1939 года яўрэям забаранені займанса рознінным гандлем, рамесам і менш самастойнным прадпрыемствам.

Страты, палененія ў сувязі з раз-громам яўрэйскіх магазініў і жы-лія, ускладаючыя на саміх падпры-нітых, якія павінны неадкладна прывес-

ти разгромам.

Газета «Геральд трэбюон» піша, што ўесь цылізованы свет забурен звер-сткамі, якія адбываюцца ў Германіі пры прымым узделе ўладаў.

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Геральд трэбюон» піша, што ўесь цылізованы свет забурен звер-сткамі, якія адбываюцца ў Германіі пры прымым узделе ўладаў.

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».

Газета «Нью-Ерк таймс» у перада-вым артыкуле піша: «У сучасны момант мы з'яўляемся свядомі крыва-вых яўрэйскіх па-гро-міў у Германіі, якія нельзя назіраць без пачуцця змярзенія і сораму».